

VII Сесія Вярхоўнага Савета СССР першага склікання

Прамова дэпутата Шчэрбакова А. С.

Таварышы дэпутаты! З часу апошняй Шостага Сесіі Вярхоўнага Савета прайшло чатыры месяцы. Тэрмін невялікі. Але за гэты невялікі тэрмін у міжнародным жыцці адбыліся буйнейшыя падзеі.

Другая імперыялістычная вайна атрымала новы, больш шырокі размах і ўцягнула ў сваю арбіту новыя дзяржавы.

Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік стаў па-за вайной. Народы Савецкага Саюза адарвалі правільную мудрую знешнюю палітыку Савецкага Урада, накіраваную да таго, каб забяспечыць мір паміж народамі, стымляць развіццё і распаўсюд вайны ў Еўропе і забяспечыць безапаснасць нашай уласнай краіны.

Палітыка нейтралітэта і наўздзелу ў вайне паміж буйнейшымі дзяржавамі Еўропы, занятай нашай краінай, прыходзіла, як вядома, не па густу правакатарам вайны. Падпальшчыкі вайны рабілі і робяць спробы ўцягнуць СССР у вайну. Гэтыя спробы нізменна канчаюцца крахам.

Савецкі Урад абяраг наш народ ад таго, каб пажар вайны перацінуў на нашу краіну. Палітыка Савецкага Саюза, верная прынцыпам міралюбія і пралетарскага інтэрнацыяналізма, прывяла да новых выдатных перамог.

Капіталістычнаму свету прышлося яшчэ раз перапісаць і аступіцца, а Савецкі Саюз яшчэ далей прасунуў свае межы.

Мірным шляхам вырашан савецка-румынскі канфлікт па пытанні аб Бесарабіі і Паўночнай частцы Букавіны.

Спрадэку звязаная з Расіяй, каронная частка Расіі — Бесарабія была насильствена адорганізавана ад Савецкага Саюза (Расіі) румынскімі войскамі ў 1918 годзе, у якім, калі маладзяду савецкай рэспубліка была яшчэ слаба ў ваенных адносінах, калі ёй прыходзілася адбіваць пошпачыні безаважлівасці і інтэрвентыў.

Савецкі Саюз ніколі не міраўся з фактам насильственага адаржэння Бесарабіі. На працягу 22 год Савецкі Саюз дабіваў мірнага вырашэння бесарабскага канфлікту. І вось цяпер гістарычная справядлівасць перамагла: Бесарабія зноў з'явілася ў складзе Савецкай краіны. Працоўны народ Бесарабіі ўзяўся ў валоданне сябе і народнаму ўласніцтву адзінаццёрнага браты ўкраінцы — жыхары Паўночнай Букавіны.

Гаспадаранне румынскіх бар у Бесарабіі нанесла бесарабскаму працоўнаму народу непазыхнае бедства. Багатыя раён даведзены да ступені жабрацтва.

Савецкая Бесарабія, з'яднаная са сваёй мапер'ю раздзіма, бясра зацелы раны, нанесеныя акупантамі, узніме працоўны бесарабскі народ да зможнага і культурнага жыцця.

Так вырашан савецка-румынскі канфлікт аб Бесарабіі і Паўночнай Букавіне. Ці, гэта, таварышы, не выдатная перамога мірнай знешняй палітыцы Савецкага Урада! (Апладысменты).

На гэтай Сесіі будзе разгледжана і рашэння пытанне аб прылучэнні ў састві Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік трох новых Савецкіх Рэспублік — Літвы, Латвіі і Эстоніі.

Працоўны народ гэтых краін песна звязан з народам, насильствена Савецкі Саюз, агучыўшы гістарычнаму лёсу, доўгагадовай сумеснай барацьбы супроць самазьяржаў і капіталізма са свабоднае.

Многія дзесяцігоддзі працоўныя Літвы, Латвіі і Эстоніі ілі разам з румынскімі рабочымі ў гераічнай барацьбе супроць самазьяржаў, супроць памешчыкаў і буржуазіі. Бранілі ўзамі ў гэтай барацьбе зважылі іны свой лёс з рабочымі і сялянскімі нашай краіны.

Рух аб руху з працоўнымі нашай краіны змагаліся рабочыя Літвы, Латвіі і Эстоніі за перамогу выхадзі Кастрычніскай Сацыялістычнай Рэвалюцыі, за перамогу Савецкай і дабіліся гэтай перамогі. На жаль, тады гэтыя пераможні зацпаць не ўдалося.

Буржуазія прыбалтыйскіх краін пры дапамозе Антанты выражала з рух рабочага класа гэту перамогу. У нацюрыйнай абстаноўцы пасля першай сусветнай вайны, калі буйныя імперыялістычныя дзяржавы краіны па сваёму працоўнаму карту Еўропы, узніклі прыбалтыйскія дзяржавы. Рабочым і сялянам Прыбалтыйскіх нехапаца тады сіл утрымаць заваяваную Уладу.

Буржуазныя палітыканы, запрадаўшыя сябе зможнай імперыялістычнай буржуазіі, захавалішы Уладу над працоўным народам Літвы, Латвіі і Эстоніі пры дапамозе замежных штыкоў, прававалі абманваць свой народ і ўвесь свет бабганей аб «зэмакратыі» і «незалежнасці». Але ў буржуазных Літвы, Латвіі і Эстоніі ніколі не было ні дэмакратыі, ні незалежнасці.

Аб так званай «незалежнасці» гэтых краін вельмі добра яшчэ ў 1919 годзе сказаў таварыш Ленін. Ён сказаў: «Кожная з гэтых маленькіх краін ужо ацтула на сабе лая Антанты. Іны ведаюць, што калі французскія, амерыканскія і англійскія капіталісты таварыш: «Мы вам гарантыруем незалежнасць» — гэта на практыцы значыць: «Мы ў вас окупаем усе крыніцы вашых багачыў і трымаем вас у кабале. Апрача таго, мы вас трэціруем з пагасцю афіцэра, які прыехаў у чужую краіну кіраваць і спекуляраваць і ні з кім не жадае ачыцца».

Такава была пана «незалежнасці» прыбалтыйскіх краін пры буржуазіі.

Калі года назад Савецкі Саюз узяў на сябе аднаснасць за безапаснасць і сапраўдную незалежнасць гэтых краін.

Савецкі Саюз паслядоўна і пунктуальна выконваў свае абавязанствы. Аднак бязмя Урады Літвы, Латвіі і Эстоніі — па ўвасцы надпальшчыкаў вайны — дурнушнікі зрываўлі пакты аб уззама-

дапамозе, якія пагрозную агітацыю супроць Савецкага Саюза, штурхалі працоўны народ гэтых краін у вадварот вайны, незлічоных бед і злічсцяду.

І дастаткова было спытаць працоўных Літвы, Латвіі і Эстоніі — якую Уладу яны хочут, даць ім магчымасць свабодна выявіць сваю волю — як спрана пайшла зусім інакш, чым гэтага хацелі буржуазныя палітыканы.

Народныя масы Літвы, Латвіі і Эстоніі аднадушна заявілі: «Новае жыццё — гэта савецкае жыццё, новая народная Улада — гэта толькі савецкая Улада». (Апладысменты).

Лы інага рашэння працоўныя прыбалтыйскіх краін і не маглі прыняць. На волю Савецкага Саюза яны пераказаліся, што толькі савецкая Улада пазбяніць народ ад нясціжы, бясраўі і эксплуатацыі, забяспечыць мір і свабоду, хлеб і работу працоўным.

Перамога ідэя савецкай Улады, ідэя сацыялізма, Літвы, Латвіі і Эстоніі сталі рэспублікамі Савецкай!

Такава яшчэ адна выдатная перамога мірнай знешняй палітыцы нашга Савецкага Урада! (Апладысменты).

Таварышы дэпутаты! У сваім вычэрпавальным дакладзе аб знешняй палітыцы Урада Старшыня Саюза Народных Камісараў Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік і Народны Камісар Замежных Спраў тав. Молатав расказаў аб новых сур'ёзных поспехах гэтай палітыкі.

Дзякуючы паслядоўнаму правядзенню гэтай знешняй палітыкі наша краіна стала яшчэ мацней і магутней, умацавалася абароназдольнасць, яшчэ вышэй узнялася роль Савецкага Саюза ў вырашэнні міжнародных пытанняў, яшчэ больш узрос аўтарытэт СССР у вачах працоўных усяго свету.

Мудрае знешняя палітыка нашага Урада палкам аднавада інтарэсам нашай краіны — усю савецкага народа, інтарэсам усіх народаў, якія імкунца да міру. Таму працоўныя савецкай краіны палкам і поўнасцю адарвалі палітыку і ўсе мерапрыемствы свайго Савецкага Урада. (Апладысменты).

Таварыш Молатав, выходзячы з мудрых указанняў нашага прадзіра таварыша Сталіна (бурныя, працяглыя апладысменты), зноў і зноў заклікаў савецкі народ да пільнасці, да таго, каб уважліва счыць за прасіамі нашых ворагаў, за прасіамі надпальшчыкаў вайны.

Працоўныя нашай краіны разумеюць, што міжнародная абстаноўка чрэвата нечаканасцямі, што ваенная небяспека ўзраста.

І на заклік таварыша Молатав аб пільнасці, аб далейшым умацаванні абароназдольнасці — усю працоўныя алжхкуць новым працоўным уздымам, чэснай работай, працоўным гераізмам у барацьбе за ўмацаванне гаспадарчай і абароннай магутнасці краіны сацыялізма. (Апладысменты).

Таварышы дэпутаты! З прычыны вычэрпавальнай якасці і паслядоўнасці знешняй палітыцы Урада Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік я ўношу наступныя прапановы:

1. Спрэчас па дакладу Старшыні Савета Народных Камісараў Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік і Народнага Камісара Замежных Спраў тав. В. М. Молатав не адкрываць.

2. Па дакладу тав. Молатав прыняць наступнае рашэнне:

«Вярхоўны Совет Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, заслухаўшы даклад Старшыні Савета Народных Камісараў СССР і Народнага Камісара Замежных Спраў тав. Молатав Вячаслава Міхайлавіча аб знешняй палітыцы Урада, пастанаўляе:

Адобрыць знешнюю палітыку Урада». (Бурныя, працяглыя апладысменты).

СОВЕТСКИ НАРОД АДНАДУШНА АДАБРАЕ ЗНЕСНЮЮ ПАЛІТЫКУ СВАЙГО УРАДА

ПОСПЕХІ АБАВЯЗВАЮЦЬ

Мітынг, прысвечаны VII Сесіі Вярхоўнага Савета СССР, на мінскай абуковай фабрыцы імені Багановіча пачаўся чыткай даклада таварыша Молатав аб знешняй палітыцы Савецкага Саюза. Слухалі ўважліва і скарэнтравана.

Простыя, але мудрыя словы даклада Главы Урада таварыша Молатав зрабілі вялікае ўражанне. Пospexi знешняй палітыцы Савецкага Саюза выклікалі захапленне.

Чытка даклада закончылася. Слова прасіць стыханавец швейскага цеха т. Халопу.

— Наш Савецкі Урад, — сказаў ён, — выдэ оудрую мірную палітыку. Намы поспехі ў знешняй палітыцы вылія. Гэта абавязнае кожнага з нас працаваць яшчэ лепш, яшчэ больш прадукцыйна.

Рабочыя фабрыкі ў сваіх выступленнях асабліва спыняліся на заключнай частцы даклада таварыша Молатав, дзе гутарка ідзе аб умацаванні нашых унутраных і знешніх пазыцый, аб пераходзе на 8-гадзінны рабочы дзень. Яны рабілі канкрэтыныя вывады з даклада аб неабходнасці павышэння прадукцыйнасці працы і пашырэння якасці прадукцыі.

Началынік парусінавай групы т. Макаравіч сказаў:

— Мы навачна пераказаліся, што сталінскія словы, сказаныя на XVIII з'ездзе партыі, апраўданыя поўнасцю. Нам трэба ўсё больш і больш мававаць ваенную і гаспадарчую магутнасць нашай радзімы. Для нас, рабочых, гэта значыць даць краіне прыгожы абутек высокай якасці.

У прынятай рэзалюцыі рабочы калектыв фабрыкі абавязваўся мацаваць працоўную дысцыпліну, весці бязлітасную барацьбу з дэзарганізатарамі вытворчасці — прагульшчыкамі, лоджарамі і браварамі, павышаць прадукцыйнасць працы, палепшыць якасць прадукцыі.

МНОЖЫЦЬ СІЛУ СОВЕТСКОЙ ДЗЯРЖАВЫ

Скончыўся рабочы дзень. Рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі мінскага вагавога заводу «Ударнік» накіроўваюцца на мітынг.

Прасторнае памяшканне ледз умяцкае сабраўшыся. Даклад таварыша Молатав чытае тэхнік-канструктар заводу т. Баточнак.

Пасля чыткі даклада пачалася выступленні. Першым атрымаўе слова дырэктар заводу т. Азінец.

— Таварыш Молатав у сваім дакладзе яра ахарактарызаваў мірную палітыку Савецкага Саюза, — гаворыць т. Азінец. — Зараз вайна ахавіла буйнейшыя еўрапейскія краіны. У абстаноўцы ваеннай гарачы, СССР, дзякуючы свайму мудрай знешняй палітыцы, карыстаецца здабыткам міру. Пospexi гэтай палітыцы ўсім вядомы: Бесарабія, Паўночная Букавіна, Літва, Латвія і Эстонія сталі савецкімі. Але мы можам паспяхова праводзіць сваю мірную палітыку толькі апраўданы на ваенную і гаспадарчую магутнасць нашай краіны. Значыць, задача кожнага з нас працаваць лепш, больш прадукцыйна і тым самым множыць сілу савецкай дзяржавы.

Тт. Фіткўс і Новікаў заклікалі рабочыя выдэ «Ударнік» павысць прадукцыйнасць працы і тым самым зрабіць свой уклад у вялікую справу ўмацавання нашай краіны.

«Мы гадзіма поспехамі мірнай палітыкі СССР, якая апраўца перш за ўсё па магутнасць нашых узброеных сіл. Мы гадзіма нашай пераможнай Чырвонай Арміяй і гэтыя па першаму закліку партыі і Урада граміць лубога ворага, які ўздумае на нас напасць».



Сход рабочых, служачых і інжынерна-тэхнічных работнікаў мінскага скурнаго заводу «Вольшэвік», прысвечаны адкрыццю VII Сесіі Вярхоўнага Савета СССР. На здымку: сакратар партбюро тав. Х. А. Айсберг чытае тэкст даклада таварыша Молатав аб знешняй палітыцы Савецкага Саюза. Фото І. Казловіча.

НАША КРАІНА РАСЦЕ І МАЦНЕЕ

4 гады дні. Служачыя і інжынерна-тэхнічныя работнікі мінскай швейнай фабрыкі «Кастрычнік» сабраліся на шырокімі двары на мітынг, прысвечаны VII Сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

Мітынг адкрыў старшыня фабрычнага камітэта тав. Касцярэвіч.

На трыбунае стыханавец другога цеха тав. Уруновіч.

— Учора ў Маскве — сэрцы нашай краіны, — гаворыць яна, — адкрылася Сесія Вярхоўнага Савета СССР, на якой прысутнічаюць дарагія нам госці — выбраныя народаў Латвіі, Літвы і Эстоніі. Яны прыхалі прасіць Савецкіх народаў. Мы пераконылі, што Вярхоўны Совет СССР задавоіць іх прасібу.

На трыбунае стыханавец-учоўжыць тав. Анейчык.

— Наша краіна, — гаворыць ён, — з дня ў дзень усё расце і мацнее. Бачны расцнае і паспеласе жыццё працоўных краіны сацыялізма, народы прыбалтыйскіх краін уставаілі ў сабе савецкую

Уладу. Нашы межы расшырыліся. Сусветная буржуазія не можа мірыцца з нашымі поспехамі. Яна стараецца ўвядзімі правакацыімі ўцягнуць нашу краіну ў сусветную вайну, але ўсё яе спробы даражны. Пляны імперыялістаў і на гэты раз паперыліся крах. Савецкі народ як ніколі згуртаван накол свайго Урада, вакол свайго любімай партыі большэвікоў і правядымі народаў таварыша Сталіна.

— Нам калектыву, — у заключныя гаворыць тав. Анейчык, — яшчэ з большым упорствам і энергіяй будзе працаваць над умацаваннем абароназдольнасці нашай краіны.

Апошнія словы прамоўцы, прысвечаныя нахцішнюю ўсіх нашых перамогамі таварышам Сталіну і яго саратніку тав. Молатаву, выклікалі бурныя апладысменты.

У аднагалосна прынятай рэзалюцыі двухтысячны калектыву фабрыкі абавязваўся выканаць гадавое заданне да 20 снежня 1940 г., дзе звыш плана прадукцыі на суму 2,5 мільёна рублёў.

Заўсёды на варце!

Славоў мінскага стыханавец-учоўжыць заводу імені Варашылава започнілі рабочыя, служачыя, інжынеры і тэхнікі. Началынік механічнага цеха тав. Каўчанкі зачытае даклад таварыша Молатав на VII Сесіі Вярхоўнага Савета СССР. З вялікай цікавасцю і ўвагай слухаюць яго рабочыя.

З яракай прамавай выступіў начальнік кантрольнага аддзела тав. Шчаслівецка.

— Наша краіна пераможна, — сказаў ён, — яна пераможна таму, што яе выдэ геній чалавецтва наш любімы правадзь таварыш Сталін. У той час, як

буйнейшыя капіталістычныя краіны ахвачаны пажарам вайны, савецкая краіна вырапае якарныя пільны знешняй палітыкі мірным шляхам.

— Мы павіны мацаваць абарону нашай краіны, — гаворыць намеснік начальніка цеху ПШХА тав. Мятлішкі, — мы мабітуем усё сілы для таго, каб ператварыць наш завод у крэпасць абароны. Усе рабочыя павіны ўвесь час членамі Асаавіахіма, вывучаць ваенную справу, каб у патрэбны момант абараніць нашы свяшчэнныя межы.

Будзем заўсёды на варце!

Узінем прадукцыйнасць працы

Аразу пасля скончэння работы рабочыя першай змены мінскай скурнага-тэхнічнай фабрыкі імені Куйбінава сабраліся на мітынг, прысвечаны VII Сесіі Вярхоўнага Савета Саюза СССР.

З вялікай цікавасцю слухалі яны па ведамненне аб выступленні Главы Савецкага Урада і Народнага Камісара Замежных Спраў СССР таварыша Молатав. У вачах кожнага сваякілася радасць і гордасць за сваю вялікую радзіму.

Слова папрасіў начальнік цеха тав. Мішч.

— Доклад таварыша Молатав, — гаворыць ён, — выклікаў поўнае адарэненне працоўных вялікага Савецкага Саюза. Гэты доклад слухалі не толькі мы, але

і працоўныя ўсяго свету. У сваёй прамаве таварыш Молатаву выраза падрасіў, што стары капіталістычны свет гніе і разлагуецца, а краіна Савецкай расце і умацаваецца.

У сваім выступленні рабочы футарна цеха т. Крупальнік сказаў:

— Наш Савецкі Саюз узвышаецца як грозны увес срод бунуоцата мора вайны. Аб яго ўпачіт расаб'юцца ўсе подлыя прасікі нашых ворагаў.

Сёння мы, рабочыя, усё як адін, павіны заявіць, што свайго добрасулленнай работка на прадпрыемстве, выпускам выкажаскай прадукцыі дамажам уацаванаю нашай вялікай бацькаўшчыны.

БУДЗЕМ МАЦАВАЦЬ АБОРАНОЗДОЛЬНАСЦЬ СССР

З вялікім нахцішнем сустралі рабочыя служачыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі мінскага вагонарамонтнага заводу імені Мяснікова адкрыццю VII Сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

На мітынг, прысвечаны Сесіі, пачалі прамавай стыханавец цеха тав. Рай прачытаў доклад тав. В. М. Молатав аб знешняй палітыцы, зроблены на пасяджэнні Сесіі 1 жніўня.

— Дзякуючы мудрай знешняй палітыцы Савецкага Саюза, — сказаў у сваім выступленні стыханавец калёснага цеха тав. Качароўскі, — мы заўсёды будзем перамацаць, у той-жа час мы павіны усмярна мацаваць нашу абароназдольнасць. Павісім працоўную дысцыпліну прадукцыйнасць працы і якасць працы — гэта будзе наш уклад у справу ўмацавання абароннай і гаспадарчай магутнасці краіны.

Горача вітаем мудрую палітыку нашага Урада, — гаворыў майстар рэсорна цеха тав. Ганчароў. — Плёрда будзе памятаць словы тав. Молатав аб неабходнасці ўзмацнення працаваць над пашырэннем прадукцыйнасці працы, будзе наўхільна праводзіць у жыццё Указ Прэзідума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня. Няхай жыць мудрае знешняя палітыка савецкага Урада! Няхай жыць у лікі правадзь народаў таварыш Сталін!

— Літоўскі, эстонскі і латвійскі народы, — сказаў майстар механічнага цеха тав. Сурко, — разам з працоўнымі нашай краіны змагаліся за свабоднае жыццё ў 1917—18 гг. Капіталістычныя запылі Еўропы раздзялілі нашы дружэныя народы. Але дзякуючы вялікаму Савецкаму Саюзу яны зноў з'ядналі і пойдучь ірам да свайго будучыні. Рабочыя наша цеха азнамавалі адкрыццю Сесіі Вярхоўнага Савета СССР новымі вытворнымі пераможамі. Стыханавец тав. Лосеў выказаў поўную веру на 416 проц., стыханавец Мошчан — на 202 проц., стыханавец Моччан — на 211 проц.

— Мудрае знешняя палітыка Савецкага Саюза, — зашліся рабочыя ў радлючы мітынг, — забяспечыла нам мірную працу. Мы будзем не пакладаюць руку працаваць над яшчэ большым умацаваннем абароннай і гаспадарчай магутнасці нашай краіны, каб ніякай «падвоўсца» і ніякія фокусы нашых знешніх ворагаў не маглі засцігнуць нас з напак.

ІМПЕРЫЯЛІСТЫ ЗАБЫТАЛІСЯ У СВАІХ ПЛАНХ

Памяткаанне сталавай започнілі рамонтнікі, вагоназаводцы, праваднікі мінскага трамвая. Многія трымаюць газету, у яе надрукаван даклад старшыні Савета Народных Камісараў і Народнага Камісара Замежных Спраў таварыша В. М. Молатав на пасяджэнні VII Сесіі Вярхоўнага Савета СССР. Калі буйны прачытаў доклад, сля папрасіў рамонтных слесар тав. Янкоўскі:

— Наша самія павялічылася на 2 мільёны, — гаворыць ён. — У нас ёсць ш абаранілі і ёсць чым абараніць. Гэта ўрада — Вячаслаў Міхайлавіч Молатаву ў сваім дакладзе яшчэ раз раскрасіў зам сля імперыялістаў, якія хацелі скарыстацца СССР для сваіх інтэсных мэтаў.

— Капіталісты заблыталіся ў сваіх імперыялістычных планах, — гаворыць галоўны інжынер тав. Руднёў. — Яны іх хлусавым сцітам абароны малых народнаў заваявалі крываваую вайну і самі ўчыталі.

У рэзалюцыі ўдзельнікі схода мітынг «На працягу 22 год працоўныя Заходняй Беларускай і Заходняй Украіны, Бесарабіі, Паўночнай Букавіны, Латвіі, Літвы і Эстоніі пільналіся да вялікага Савецкага Саюза, як да апошняга свайго друга. І дапамог ім выйсці на вялікую светлую дарогу. Мы заўвучылі наш уклад і партыі большэвікоў, што прыкладзем усё лямтаны, каб выканаць укладзеннае на выданне — наладзім узорную работу у наша сталінскага трамвая, палепшыць якасць рамонтну і забяспечым бесперабоўную перавозку пасажыраў».

СПРОБЫ ІМПЕРЫЯЛІСТАЎ ПАЦЯРПЕЛІ КРАХ

Учора, пасля работы, на мінскім скуру заводе «Вольшэвік» адбыўся сход рабочых, служачых і інжынерна-тэхнічных работнікаў, прысвечаны адкрыццю VII Сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

Усе прысутныя з выключнай увагай праслухалі тэкст гістарычнага даклада Главы Савецкага Урада і Народнага Камісара Замежных Спраў СССР таварыша Вячаслава Міхайлавіча Молатав.

Слова бярэ слесар першага хромава цеха тав. Шафарановіч.

— Савецкі Саюз, — гаворыць ён, — яшчэ раз прадэманстрававу перад усё светам сваю міралюбіваю палітыку. І аднаравоныя спробы імперыялістаў уцягнуць нашу краіну ў вайну прарвалі кра

Працоўныя краіны сацыялізма перажываюць зараз вялікую радасць. Народ Бесарабіі і паўночнай часткі Букавіны назаўсёды вызвалены з-пад іра румынскіх бар і памешчыкаў. Скінулі яро капіталістычнай эксплуатацыі працоўныя Літвы, Латвіі і Эстоніі. Іх пасланцы знаходзілі зараз у Чырвонай сталіцы — Маскве. Яны перададуць прасібу народаў аб дацчэнні іх да Савецкага Саюза.

— Калектыву рабочых і служачых скуру заводу «Вольшэвік», — гаворыцца рэзалюцыі схода, — аднадушна адбрае мудрую знешнюю сталінскую палітыку якая забяспечнае народам СССР мірную працу і шчаслівае жыццё.

Зводна Нарнамзема БССР аб ходзе сельскагаспадарчых работ у калгасах па раёнах рэспублікі на 31 ліпеня 1940 года (у проц. да плана)

ОБЛАСЦІ РАЁНЫ	Зянта (скасана) лістаў і працэнтаў налічэння	У тым ліку ўборка налічэння	Аб'ёмна апрацоўка налічэння	Скасана налічэння							
Віцебская абласць	8,2	—	—	41,2	94,1	36,6	97,3	33,7	—	—	—
Аршанскі	11,1	—	—	57,6	100,0	3,4	104,8	22,7	—	—	—
Асвейскі	3,5	—	—	15,6	100,4	36,8	89,8	30,3	—	—	—
Вагушэўскі	4,5	—	—	21,9	96,7	33,3	99,7	26,3	—	—	—
Вешапскоўскі	9,2	—	—	51,5	94,0	31,5	94,5	47,6	—	—	—
Ветрынскі	12,2	—	—	18,9	87,9	54,8	95,2	22,2	—	—	—
Віцебскі	6,1	—	—	18,2	92,9	13,9	100,9	33,3	—	—	—
Гарадоўскі	7,1	—	—	58,3	91,6	58,0	78,4	33,3	—	—	—
Дрысенскі	4,4	—	—	36,8	96,4	56,2	95,8	44,0	—	—	—
Дубровенскі	6,3	—	—	8,8	96,9	16,7	93,1	53,3	—	—	—
Лепельскі	21,7	—	—	80,1	98,8	74,6	104,7	50,0	—	—	—
Лезненскі	3,2	—	—	34,0	99,1	42,8	83,0	23,5	—	—	—
Мехаўскі	3,7	—	—	26,6	81,5	46,4	93,9	22,2	—	—	—
Полыскі	—	—	—	—	—	81,6	17,8	105,6	—	—	—
Расонскі	14,1	—	—	28,0	93,3	74,2	100,9	47,3	—	—	—
Сенненскі	8,6	—	—	32,8	96,5	48,2	113,7	40,0	—	—	—
Сіроўскі	9,0	—	—	34,3	94,2	45,6	100,3	13,7	—	—	—
Суражскі	3,6	—	—	—	—	8,9	91,0	—	—	—	—
Талачынскі	3,3	—	—	85,1	95,7	6,7	112,5	26,7	—	—	—
Ушацкі	21,6	—	—	64,8	98,6	58,0	101,6	57,6	—	—	—
Чашніцкі	15,3	—	—	100,0	100,2	43,3	88,0	38,5	—	—	—
Гомельская абласць	34,6	8,3	5,3	35,6	94,8	27,2	85,0	42,5	—	—	—
Була-Кашалеўскі	19,0	8,6	5,6	41,9	96,8	26,1	70,2	50,0	—	—	—
Веткаўскі	51,3	16,1	12,6	42,9	102,0	41,5	104,3	41,1	—	—	—
Гомельскі	42,0	18,4	7,6	14,8	83,2	22,6	94,3	38,9	—	—	—
Добрунскі	45,0	18,5	8,1	3,4	97,0	42,0	88,4	—	—	—	—
Жлобінскі	23,9	4,0	5,8	25,7	83,2	13,9	79,9	65,2	—	—	—
Журавіцкі	35,7	1,8	1,1	21,3	97,3	18,3	103,3	41,0	—	—	—
Кармянскі	17,0	0,9	0,8	25,0	98,2	4,4	87,9	41,0	—	—	—
Лоеўскі	52,6	23,6	4,8	34,0	97,0	42,6	71,8	21,4	—	—	—
Ратчэўскі	24,0	1,9	1,0	11,7	93,3	9,0	85,4	40,0	—	—	—
Романскі	42,2	9,1	4,0	45,0	93,9	27,7	96,8	52,9	—	—	—
Свяцлавінскі	50,2	16,9	12,9	63,0	87,4	29,0	91,5	40,0	—	—	—
Увар'яніцкі	22,6	8,4	11,0	78,7	104,4	51,1	87,7	33,3	—	—	—
Церахоўскі	40,7	1,7	0,8	5,4	95,4	44,7	65,6	45,0	—	—	—
Чачарскі	42,1	8,6	2,6	91,6	94,2	26,7	96,3	25,0	—	—	—
Штрэпанскі	35,4	2,1	1,0	7,4	86,9	15,7	57,0	37,5	—	—	—
Магілёўская абласць	15,5	1,0	1,5	28,2	96,7	23,0	100,7	46,0	—	—	—
Асіпавіцкі	17,8	1,4	1,0	6,7	91,3	48,8	101,7	53,4	—	—	—
Баўручскі	20,4	1,4	1,1	1,1	103,9	7,1	103,9	58,8	—	—	—
Валынскі	9,5	1,3	2,1	45,3	100,9	30,1	91,6	50,0	—	—	—
Бярэзінскі	15,7	—	—	20,1	101,0	41,9	104,0	25,9	—	—	—
Выхаванскі	7,4	—	—	12,6	92,3	16,5	92,9	43,0	—	—	—
Горакі	8,6	9,6	13,1	39,3	95,7	13,8	111,1	51,4	—	—	—
Дрыбінскі	19,7	—	—	9,4	100,0	10,7	86,1	76,7	—	—	—
Жакоўкаўскі	28,7	1,9	1,1	11,3	93,8	37,1	104,5	32,9	—	—	—
Кіраўскі	17,5	0,3	0,3	38,5	101,9	19,3	80,1	16,7	—	—	—
Клімавіцкі	21,2	0,1	0,7	13,2	91,3	39,0	96,2	52,0	—	—	—
Клічавіцкі	14,1	0,1	0,1	22,3	102,1	18,3	100,8	50,0	—	—	—
Круглянскі	6,3	—	—	25,2	100,0	31,4	106,3	30,0	—	—	—
Крычаўскі	12,2	1,5	2,3	—	108,5	31,3	101,7	50,0	—	—	—
Магілёўскі	6,3	—	—	86,5	96,5	2,8	106,2	50,0	—	—	—
Менскі	11,3	—	0,5	13,6	98,5	36,1	93,8	45,5	—	—	—
Мядзельскі	33,4	1,1	2,2	25,0	101,7	26,0	92,5	28,0	—	—	—
Прайацкі	20,7	1,0	1,0	8,9	90,7	12,8	104,9	75,0	—	—	—
Хойніцкі	17,8	0,8	0,6	46,6	96,0	23,0	114,3	33,3	—	—	—
Чаруцкі	23,0	—	—	36,8	92,4	14,2	93,5	37,5	—	—	—
Чаронапольскі	27,5	2,6	5,6	36,5	89,2	25,0	108,4	37,3	—	—	—
Шклоўскі	4,6	—	—	56,1	100,0	3,2	113,5	70,0	—	—	—
Мінская абласць	23,0	2,9	2,1	42,2	93,8	8,7	100,5	44,0	—	—	—
Барысаўскі	10,3	—	—	7,0	84,8	2,3	102,5	46,0	—	—	—
Бягомльскі	12,0	—	—	76,9	45,3	76,1	48,0	—	—	—	—
Грэцкі	39,0	2,0	1,1	59,0	102,3	1,1	107,0	66,0	—	—	—
Заслаўскі	5,7	—	—	23,6	99,2	1,7	108,7	10,0	—	—	—
Копыльскі	37,2	3,9	2,7	92,6	100,9	1,1	100,6	—	—	—	—
Крупскі	36,3	—	—	18,3	87,7	7,7	103,0	45,3	—	—	—
Лагойскі	18,9	—	—	35,7	101,6	11,0	90,2	47,5	—	—	—
Лядзінскі	35,8	1,8	0,7	55,3	96,0	28,6	76,0	61,1	—	—	—
Мінскі	12,4	—	—	50,7	100,8	5,5	102,5	117,3	—	—	—
Племчынскі	8,9	—	—	0,2	94,4	1,3	100,8	50,0	—	—	—
Пухавіцкі	28,9	1,0	2,0	17,6	96,2	10,4	138,3	10,0	—	—	—
Слуцкі	30,5	14,0	9,7	63,3	101,1	6,5	103,6	42,9	—	—	—
Смалевіцкі	14,3	5,1	4,2	16,5	100,0	14,1	105,5	10,3	—	—	—
Рудзінскі	22,8	1,5	1,3	68,4	93,3	7,6	103,5	48,8	—	—	—
Сьвіслацкі	59,4	2,7	1,3	90,1	102,9	13,8	83,6	22,5	—	—	—
Стародарожскі	39,2	3,5	1,7	83,9	92,9	15,4	96,1	33,3	—	—	—
Старобінскі	40,0	7,7	3,3	33,6	98,2	9,8	99,7	—	—	—	—
Уззенскі	16,0	—	—	45,3	80,9	13,7	105,5	38,0	—	—	—
Халоднагорскі	22,8	1,0	0,5	58,2	81,1	1,9	108,3	49,1	—	—	—
Чырвонаслабодскі	32,7	4,5	4,4	96,3	97,6	1,9	108,2	—	—	—	—
Дзяржынскі	10,0	0,7	1,6	3,3	92,7	—	111,2	64,3	—	—	—
Палеская абласць	59,8	18,2	7,4	24,7	93,3	48,3	64,0	20,0	—	—	—
Брагінскі	75,3	16,4	6,1	83,3	90,7	48,4	88,4	33,3	—	—	—
Васілевіцкі	46,7	5,9	2,2	47,7	90,1	64,0	76,4	40,0	—	—	—
Глуцкі	60,8	12,0	4,9	5,5	99,0	25,9	38,6	37,5	—	—	—
Даманавіцкі	46,8	35,4	14,5	8,4	86,1	32,7	46,8	16,6	—	—	—
Ельскі	62,1	15,2	4,9	39,5	102,4	52,8	71,3	16,6	—	—	—
Жыткавіцкі	61,1	51,8	4,1	—	99,0	56,5	59,6	23,1	—	—	—
Камарнскі	67,5	22,8	3,6	10,1	94,6	58,5	60,4	12,5	—	—	—
Канатэвіцкі	64,0	17,4	6,7	1,3	95,7	46,2	55,6	10,0	—	—	—
Лельчыцкі	66,0	22,4	3,0	44,8	103,4	79,0	81,2	33,3	—	—	—
Мазырска-Слуцкі	59,9	23,4	7,0	13,7	84,3	39,7	66,7	—	—	—	—
Нараўлянскі	71,2	45,4	11,9	10,3	93,6	45,2	73,9	42,9	—	—	—
Нарынскі	48,0	7,7	4,7	—	82,3	43,4	60,3	18,8	—	—	—
Петрыкаўскі	63,2	19,4	21,8	5,6	98,7	52,1	67,6	12,5	—	—	—
Турэўскі	50,3	5,2	12,3	54,2	91,4	55,6	55,6	15,4	—	—	—
Хойніцкі	52,3	17,1	8,7	37,7	90,2	44,8	79,4	—	—	—	—
Касцюкіўскі	71,8	18,1	6,7	21,1	100,0	37,0	69,7	26,7	—	—	—
Акіябскі	54,7	23,4	5,8	1,3	88,0	44,4	34,5	—	—	—	—
Усяго па БССР	22,4	4,0	3,9	36,1	94,5	27,3	93,3	39,8	—	—	—
Было на 25/VII-40 г.	4,9	0,6	2,1	12,5	77,8	24,3	91,0	—	—	—	—

СПРАВАЗДАЧНА-ЭКНАМІЧНЫ АДЗЕЛ НАРНАМЗЕМА БССР.

Ход уборкі ўраджая па БССР

Усе раёны р